

Боская LAMB OF GOD; Яго Боская філасофія; Боская LAMB OF SILVER; LAMB Зроблена Пакора; НОВЫ ТРЫУМФ DIVINE LAMB OF GOD на трываласць і гонар HUMANA.-

Так, сын; Мы працягваем з чароўным філасофія вучылі мае боскія заповедзі; калі ўсё чалавецтва кіравацца іх, запэўніваю вас, сын мой, што чалавецтва, не патрэбна боская рашэнне; Боскія заповедзі былі дадзены свеце, каб праз іх, каб кожны дух, жыццё выпрабаванні; так як не было моманту, што кожны дух, ведаеце, усё жыццё ў мірах плоці; але яны ведалі, што рана ці позна даказаць асаблівую філасофію; не толькі чалавечыя філасофіі; для тэставання планет яны бясконцыя; Яны ніколі не павінны мяжа; роўна як і не калі-небудзь меў; Ягня Божы, Бог боская заповедзь любові і пакоры, для кожнага думаючага істоты; з усіх вядомых жывёл дрэнна, толькі чароўны Лэмба, гэта толькі нявіннасць; таму што гэта не мае дачынення да якой-небудзь гвалтоўных дзеянняў; яго адчувальнасць, прынесла яму боскую прыярытэт ў волі чароўнага Айца Іеговы; пакора ў Божым Ягняці; без пакоры, ніхто не ўваходзіць у Царства Нябеснае; напісана, што лягчэй вярблуду праз вушка іголки, чым для парушальніка майго чароўнага закона ў Царства Нябеснае; кожны чалавечы дух казаў з чароўным Ягняці, перш чым прыйсці да выпрабавання жыцця; усе чалавечыя духі, пахваліў яго ў Царства Нябеснае; усе гулялі ў нябеснай мясціны; бо кожны дзіця не з'яўляецца натуральным; ўсе дзеці аднаго Айца; незалежна ад яго фізічнай формы, або філасофіі; ў Царства Нябеснае, усе тэлепаты; Усе дасягнулі вечнай славы; які стаіць бясконцыя поты спераду; у бясконцых планет; як гэта напісана, што кожны дух павінен нарадзіцца зноў, каб дасягнуць Валадарства Божага; гэта азначае, што кожны дух, мае паломніцтва ў матэрыяльнай сусвету; праходзіць праз бясконцыя планет; бясконцыя філасофскія тэставання; і ўсе з іх, з'яўляюцца адным з боскіх формаў, прымаючы боскую Ягня Божы; усе формы, валодае чароўнай нд невінаватасць; усе яны маюць адзін і той жа прынцып; ніхто не нараджаецца вялікім у Царстве Нябесным; таму што ніхто не мае агульнае вечнасць; калі не Бацька; усе без выключэння, яны чароўна падпарадкавана любові Бога Айца; і гэтая боская любоў, жыве і экспансіўны; Бацька прагрэс, і прагрэс дзеці; маючы на вечнасці, яго боскія іерархіі espirituales.-

Так, сын; Я ведаю, вы не перастаць думаць пра ювелірнай ювелір Ondania брата; Я ведаю, што ўсе пагарджаць; таму што ён пасмеў прадаць пяцьсот крон, Ягня Божы; Варта памятаць, для ўсіх пакаленняў, як сучасныя Юды; як ён там, у вашым свеце, мільёны амбіцыйны; *trepidant* не прадаваць яго ўласнай вечнасці; Так я вам скажу сыну, гэты дэман камерцыйнай прагнасці, плакаць крывавамі слязьмі; задаць тое ж Ягня Божы, ён уваскрос у новую плоць; спытаў, як будзе прапанавана мільёны, зноў стаць дзіцем; але вы нічога не атрымаеце; або права на выкарыстанне ў жыцці, боскую Lamb срэбра; сімвал чысціні і чысціні сумлення кожнага; Мы далі яму дастаткова часу, каб перагледзець; Гэта адзін з мільёнаў, хто праклінае золата; будуць праклінаць свае звычаі; Ён праклінаў яго ўласныя бацькі; і зайздросчу пакорлівы

сэрцам; тых, хто шанаваў Богага слова; нешта накшталт, зрабіў гэты дух, у іншым свеце; Ён жыў рады на філасофіі, якая доўжылася, як доўга эфемернае жыццё мяса; Гэта падавалі ў філасофіі, што не прадугледжвае ні вечнасць або ўступленне ў Царства Нябеснае; так што гэта будзе з так званай багатага свету; Яны праклінаюць бацьку і маці; на фоне смутку і скрыгат зубоў; Прычына вельмі простая; у чароўнай справядлівасці, у той час як большасць дабрабыту карыстаюцца больш сур'ёзныя чалавечага духу справядлівасці; Было вучыў Богага слова, што ўсе роўныя перад Богам; Таму, урад Зямлі, павінны быць роўнымі для ўсіх; Калі гэтага не адбылося, гэта было таму, што група дэманаў, якія кіруюць ўбачыў, што гэта добры бізнэс; гэтыя дэмані, не прымаючы да ўвагі мае боскія запаведзі, свет ведае капіталістаў; яны з'яўляюцца стваральнікамі пазнання добра; гэтыя праклятыя, там багатымі і беднымі ў свеце; гэтымі дэманамі, зямны свет чароўна судзімыя; яны самі вінаватыя, на плач і скрыгат зубоў, мільёны маіх бедных дзяцей; Акрамя таго, няма дэман, мой чароўны закон парушальнік пазбегне; які ён адгукнецца; вока за вока, зуб за зуб; гэта закон светаў плоці; недасканалых светаў; мікраскапічныя светы; толькі надзея на гэтыя блін, пакаянне; Так што, калі пакаянне не existiría, гэтыя дэмані сысці з розуму; чароўны Бацька, Ён стварыў анёлаў; і гонар, выходны з духоўнага волі, робіць пекла; Я забыўся, хто страціў у цемры; Было напісана, што чароўны Бацька Гасподзь вечны святло; і чым больш ён пакутаваў істота, чым больш Царства Нябеснае; Таму, абраны самі абралі; у дачыненні да іх твораў, яны ў першую чаргу; яна была напісана, лягчэй вярблюду праз вушка іголки, чым для гвалтаўніка ў Царстве Нябесным; Гэта мае шмат значэнняў; Ён тлумачыць, як старанна гэта боская справядлівасць; Яны называлі жывёл паказвае, што вялікі ў Царстве Нябесным; а да Творцы, ня existed боскія жывёл у іх селішчах; existed толькі дзеці; ёсць фізічную форму яны маюць; Канцэпцыя жывёла доказ чароўнай жыцця, для гэтых духаў; яны папрасілі, каб назваць жывёл; і яны папрасілі, каб ведаць філасофію ж; такія, як некаторыя духі, яны папрасілі, каб быць чалавекам малпаў; і яны папрасілі, каб быць правяраны ў гэтай філасофіі; Было напісана, што кожны дух, выпрабуйцеца ў жыцці; не толькі называюць чалавекам; але ўсе жывыя істоты; таму што ніхто не менш перад чароўным Айцом Госпада; Боская справядлівасць так велізарны, што важна быць чалавекам, губляецца ў бясконцым; нават больш; чалавечае жыццё разглядаецца з ашаламляльнай абыякавасці; з тым жа абыякавасцю, яна прывыкла да людзей; нават больш; чалавечае жыццё, амаль невядомая ў Царстве Нябесным; мы ведаем толькі, што ў гэтых polvitos, страчаных у космасе; шмат планет выклік, то жывы жыцця; і яны ведаюць, што ў любы момант, не будзе ніякіх слядоў таго, што было свет; Ён пісаў: будзе Зямля; больш мае боскія слова не пройдуць; Таму боскія словы: хай будзе святло, і святло быў зроблены; гэта па-ранейшаму вырабляе светы і сонца; у такой колькасці, як розум можа прадставіць; Боская тэлепатычныя малюнак, вучыць, што Боскі Ягня Божы, мае сонечнае паходжанне; Ён мае свой уласны гасцінай філасофію; Ён мае свой уласны шырокі Святую Тройцу; да планеты Зямля, ўзнікаюць у жыцці, і боская Ягня Божы, нарадзіўся зноў на іншых планетах; Яго чароўная валадаранне і павінен, няма мяжы; Жыццё Найсвяцейшая Тройца, памнажаць і пашыраць у

сваіх уласных дзяцей мыслення, боскае спадчыну; ва ўсіх ёсць частка электраэнергіі ў вашым целе; што электрычнасць адпавядае ў сваёй эвалюцыйнай ступені, мікраскапічнай часткі шырокай Святой Тройцы; SOIS мікраскапічныя падэшвы; але так мікраскапічныя, да гэтага часу не свеціць Вы; яшчэ пераважае ў вас, плоць; з спадарожнымі запалу; бляск, вы павінны нарадзіцца зноў; Дух павінен прайсці праз паслядоўныя органаў плоці; прыбываюць у дадзены момант, што духоўнай яркасці, перавышае адчувальнасць плоці; таму, што было напісана, гэта плоць слабая; Гэта азначае, што веданне, становіцца яркім, як сонца; што робіць мяса адмяняецца; а гэта значыць, што ўсе веды ператвараецца ў яркі фізічнага цела; гэтак нябеснае працэс выканалі ўсе сонцаў Сусвету; Яны былі маленькія, як гэта істота з плоці, каб быць вялікім у Царстве Нябесным; Яны былі істотамі з плоці ў велізарных светаў, якія больш не; Сонца ў цэлым, уяўляюць сабой універсальны боскае веданне; называецца Святой Тройцы; так, як чароўнага Майсей бліскаў у славе; яго твар выпраменьвала сонечнай вадкасці; яго твар быў боскае сонца; з розніцай, што свячэнне, пакідаючы чароўны магнітную сілу; якой ён быў пад кантролем свайго розуму; Гэтая боская сіла, быў адным з найвялікшых цудаў, якая валодала розумам; гэта разумовая сіла, Майсей адкрыў вод; Ён павярнуўся да ракі ў кроў; Я зрабіў шмат боскія знакі, бясконца сіла, чароўны Бацька Іеговы; срэбраны посуд, ёсць шмат, каб рабіць з гэтымі чароўнымі сіламі; яны таксама маюць высокую місію; у сваіх уласных законаў; як прарок ўсякую плоць; хто можа стаць прарокам, калі ён не валодае свае духоўныя сілы; з іх выкарыстоўвае боскую Вечнага Айца, каб перайсці свету; Боская азначае, што ён роўны ў любы час; Вы не павінны забываць, што кожны дух, калі ён пакідае Зямлю, праходзіць нябесны свет; там ідзе іншы раз; час ня матэрыял Зямлі; гэта нябеснае час; у якім наземнае стагоддзя адпавядае другому нябесных; Таму, кожны раз, калі мінае на Зямлі, толькі момант у Царстве Нябесным; Гэты прыклад прымяняецца, калі кожны чалавечы дух жыве ў адпаведнасці з камандай чароўнага; які кажа: Ты будзеш пакланяцца Госпаду твайму, вышэй за ўсіх рэчаў; перш за ўсё багацця; над сабой; гэта азначае, што ў адпаведнасці з майго чароўнага мандату, ні адзін зямной сын не можа ўвайсці ў Царства Нябеснае; паколькі ўсе выкарыстоўвалі грошы; гэтая філасофія, я папярэдзіў свет; на працягу многіх стагоддзяў: не ясі ад дрэва пазнання дабра матэрыялу; таму што ён з'яўляецца часовым; *nútrete*, што гэта каштуе; варта намаганняў і заслуг дасягаецца; Вы зарабляеце свой хлеб у поце твару свайго; што эквівалентна жыцця сумленнай працай; Чароўны Бацька Гасподзь, ён сказаў: выкарыстанне вашага брата; Ён сказаў: разбагацець; не гаварыць, стварае багатых і бедных; Вядома няма; тое, што ён меў на ўвазе боскае бацька *gobiérnate*, па сумлення; Усе сціплы, быць першым; іншыя апавяшчэння кажа, лягчэй на вока іголки паміж вярблюда; багатых ў Царстве Нябесным; яшчэ адно папярэджанне: паклапаціцца аб тым, левая, з амаральнасці права; левая людзі; Ён сын чалавечы; дзіцячы праца; і права пашкодзаны; якія яны лічаць, што грошы, будуць купляць ўваскрашэнне цела; Уведзеныя ў зман! настойліваць у той вынайшаў чалавечы розум, духоўная гонар, калі гэта чалавечае вынаходніцтва, ігнаруе вярхоўнае камандаванне; Гэта адбылося ў іншых мірах; да такой ступені, што гэтыя міры былі выдалены з прасторы;

Менавіта таму ён быў чароўна напісана шмат званкоў, каб паспрабаваць філасофію чалавека; мала выбраных, якім трэба будзе ўвайсці ў Царства Нябеснае; Боская спадчына прыводзіць кожны дух, каб стаць Яркае сонца мудрасць; ніхто не менш у гэтым чароўным праве; Царства Нябеснае, з'яўляецца вянком, яны могуць высмактаць мікраскапічнае істота; ён выйшаў; больш вяртацца да яго, павінны вярнуцца ў чысціні; не павінны прывесці дэманічныя ўплыву; як багацце; які навучыць вас павінен узяць на сябе, нешта, што толькі доўжыцца хімеру на Зямлі; сажалка, дух прыводзіць, калі ён вяртаецца на месца, якое ён пакінуў на імгненне; У адрозненне ад; Вы павінны даць справаздачу аб часе, праведзеным на зямлі; Другі ў секунду; ад нараджэння да жыцця, пакуль я не быў выкліканы на нябёсах; веліч, яна ніколі не ўяўляе багацце; Усё багацце марна час для духу; усе праклён; калі яны страцілі свае жыцці; багацця, закрывае дзверы раю; Гэта было напісана: вы не можаце служыць двум гаспадарам; служыў ці багацце, ці служэння Госпаду; Калі істота выкарыстаў багацце; ведаючы, што чакаць, што істота ўжо атрымліваюць узнагароду сваю; Акрамя таго, не боскае; Вы не можаце ўвайсці ў Боскую славу; ён падняўся на Зямлі, і скараціўся ў Царстве Нябесным; Боская філасофія чароўнага Ягняці Божага, з'яўляецца бясконцыя бясконцым херувімаў саюзы; што кожная малекула складаецца з цела і духу; Боская Ягня Божа, гэта толькі філасофія, якая будзе на Зямлі; гэта адзіная прычына, чаму бясконцыя духі, прасіў доказ чалавечага жыцця; Гэта прадукт мадэлі жыцця, што сустрэўся боскія заповедзі; без парушэння або мікраскапічнага часткі; Гэта філасофія дзіцяці; Філасофія дзіцяці як мага бліжэй да анельскай філасофіі; яны больш чыстыя сэрцам; Яны не здзейснілі, або пашкодзаны, у сваіх звычках; Яны з'яўляюцца адзінымі, у якіх пазнанне добра, ня распешчаныя; ўсе іншыя філасофіі, створаныя чалавечым розумам, знікаюць; Яны не ўваходзяць у новы свет; як заўсёды, д'ябал увайшоў Царства Нябеснае; дух-дзеці, яны ведаюць, што ў Царстве Нябесным; вялікія духоўныя настаўнікі, яны навучаюць; ад эонаў назад; беспрэцэдэнтныя натоўпу, назіраючы ў страху, каласальныя сонечныя экраны тэлебачання; Яны бачаць у іх універсальны тэлебачання; якой яна не мае ні пачатку; і няма канца; светы былі і будуць разглядацца; дзіўныя светы; светы галактычнай вайны; шукаць у іншых словамі, усе ідэі стварэння нарадзіўся ў мысленні пашыраецца Сусвету; ідэі, што з цягам часу спрадвечных сталі каласальныя светы; там, дух-дзеці, сведкам нараджэнне, развіццё і агонію светаў; бачыць боскую працэс мікраскапічным ідэя ўвасоблена ў планеты; Планетарны погляд выдатныя апавяданні; шмат разоў, перадаюцца ад свету да свету; ўнікае больш, чым любы натхняльнай генія; маючы на ўвазе, цьмянае ўяўленне пра Бога бачылі ў Царстве Нябесным; будучыя вучэнні ўнікаюць; звычаі, пераўтварэнні планеты; якія нясуць прарокаў дадзенага свету; ёсць першынцам дзеці, натхнёныя і вывучэння, боскія планы; кожны хоча місію ў вельмі аддаленых планет; Катэгорыі за ўсё галактычныя; бясконцыя формаў жыцця; сярод іх светы плоці; ён належыць да мікраскапічнай планеты Зямля; парашкі, вядомыя як планет; Менавіта тут, што боская Сонечная Першынец Хрыстос спытаў вечны Айцец Гасподзь, прыйшоў на Зямлю, каб навучыць новы закон любові; выкладання боскае вучэнне аб чароўным Ягняці Божага; Ён не прыйшоў, каб навучыць

прымяненне сілы; для сілы, ён ужо выканаў свой мандат; Яна ўжо была апрабавана на планеце; Ён выканаў сваю ўласную эвалюцыю, чалавечага істоты; Хрыстос прынёс у свет новы лад жыцця; яны не хацелі цароў Brutal праклятай часу, калі ён прыйшоў на Зямлю; гэтыя дэмань, старыя нягоднікі, паставіць пад пагрозу ўбачыў свае прывілеі пракляты; таму заінтрыгаваны і забіў, Сонечная Першынец; здарылася, што па-ранейшаму адбываецца на Зямлі; Сучасны багатыя жа дух, прынцып Зямлі; гэтыя дэмань славалюбства, яны таксама забіваюць; як гэта адбываецца ў вашай ўласнай краіне; Яны не ведаюць, што гэтыя лямпачкі, што ў той жа зморшчыны, гэта боская справядлівасць; аплакаць і скрыгат зубоў, яны чакаюць; ведаючы ад маральнай інструкцыі, якая сціплы з'яўляюцца, перш чым чароўнага Айца Іеговы; Яны павінны быць спачатку, каб кіраваць светам; так як яны з'яўляюцца першымі ў Каралеўстве HEAVENS.-

Напісаць: Альфа і Амега

ALPHA AND OMEGA

CIENCIA CELESTE, ALFA Y OMEGA, DIVINA REVELACIÓN ALFA Y OMEGA, ESCRITURA TELEPÁTICA, DOCTRINA TELEPÁTICA, MARAVILLA TELEPÁTICA, LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS AP. 5, ... continua

TRADUZCA DESDE LOS ENLACES ORIGINALES, LEA, INVESTIGUE, ANALICE, COMPARE, SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES Y COMPARTA LIBREMENTE



<http://loquevendra318.com/>
<https://plus.google.com/u/0/+loqueVendra/posts/p/pub>
<http://www.ordenestelepaticas.loquevendra318.com/>
<https://sites.google.com/site/loquevendra318/home?pli=1>
http://www.slideshare.net/loquevendra9/edit_my_uploads
<http://www.cienciaceleste.org.pe/>
<http://www.alfayomega.com.pe/> (la original)
<http://www.radiolavozdealfayomega.com/>
<http://cienciaceleste.com/>
<http://www.doctrinadelcorderodedios.info/listadorrollos.htm> 306 rollos
<http://www.geocities.ws/ometrino/alfayomega/cordero.htm>
<https://sites.google.com/site/cienciacelestealfayomega/titulos-de-rollos>

<https://www.facebook.com/loque.vendra.9>

<https://www.facebook.com/pages/por-la-publicaci%c3%b3n-digitalizada-de-los-4000-rollos/543835828999662?ref=hl>

<http://elrolloyelcordero.galeon.com/>

<http://alfayomega.com/>

Audio mp3 en español

http://www.ivoox.com/escuchar-lo-que-vendra_nq_61450_1.html

http://www.4shared.com/folder/1hBVO5rn/Ciencia_Celeste_en_MP3.html?detailView=true&sortAsc=true&sortsMode=NAME

Fotos de los rollos originales

<http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=PLIRpat2>